

Крынічка

Вядучая рубрыкі Ірына ТАМКОВІЧ. Тэл. 8 (017) 287-18-15

СНЕЖНАЯ НЕБЯСПЕКА

Зламанья пад цяжарам мокрага снегу галінкі — адно з самых распаўсюджаных зімовых пашкоджанняў у садзе.

Стрэсваем снег з галін

Мокры снег з галін трэба акуратна стрэсваць. Пры змене надвор'я лепш прыбраць нават лёгкі пласт снегу: пасля адлігі ён можа ператварыцца ў ледзяную скарынку.

Стрэсваць снег трэба акуратна. Памятайце, што ўзімку расліны вельмі ўразлівыя. Лепш за ўсё выкарыстоўваць тонкі шост, мятлу або веерныя граблі, лёгенька ўдараючы імі па галінах. Калі ж абледзяненне галін ужо здарылася, збіваць лёд нельга. Пры моцным абледзяненні варта паставіць пад галіны падпоркі.

Вялікі пласт снегу на галінах асабліва небяспечны для хвойных. Тут рызыку нясе не толькі вільготны, але і сухі рассыпсты снег. Ігліца яго затрымлівае, а вертыкальна накіраваная «лапа» стварае падабенства келіха. Пры перапаўненні яны могуць лёгка зламацца. У зоне рызыкі хвойныя кеглепадобнай і верацена-



падобнай формы і буйныя шарападобныя расліны: такіх сартоў многа ў туй і ядлоўца. Іх пажадана яшчэ з восені абвязаць шпагатам, каб зафіксаваць галіны і зрабіць мінімальнымі пазухі для пранікнення снегу.

Прыбіраем цяжкія гурбы

Расліны, пахаваныя пад цяжкім шчыльным снегам, могуць пацярпець ад яго вагі.

Небяспечнымі могуць быць і снежныя валы, у якія скідаецца снег з дарожак.

Разбіваем шарпак

Адразу пасля снегападу пухнатыя гурбы спрыяюць раслінам, але пасля адлігі яны ж нясуць небяспеку.

Падтайваючы, снег ушчыльняецца, паветраныя поласці памяншаюцца. З надыходам маразоў падталы снег зноў замрзае, але яго структура ўжо цалкам змяняецца. Некалі такі мяккі ахоўны пласт ператворыцца ў маналітны кажух.

Нават калі ўнутры снег застаецца рыхлым, жорсткі шарпак перашкаджае пранікненню паветра. Асабліва небяспечна гэта вясной — з'яўляецца эфект парніка. З-за спалучэння вільготнасці, павышэння тэмпературы і застоі паветра расліна можа выпраць. Пад найбольшую рызыку падпадаюць газон і хвойныя — іх трэба ратаваць. На газоне шарпак зручна пракаваць віламі, вакол дрэў — акуратна разбіваць.

Для дрэў і кустоў шарпак нясе і іншую небяспеку. Асядаючы падчас раставання, ён можа паламаць умёрзлыя ў яго галіны і пашкодыць кару.

Памятаем пра вясну

Талы снег — гэта рэсурсы вільгаці, якія насыцяць глебу вясной. Але, як звычайна, усё залежыць ад месца. У сухіх і высокіх месцах снежныя запасы будуць вельмі карысныя. А вось на схілах патока вады небяспечныя эрозія глебы — яны могуць панесці ўрадливы пласт. У нізінах і месцах, якія дрэнна дрэннажаваныя, інтэнсіўна раставанне створыць небяспеку падтаплення. У канцы зімы па магчымасці прыбірайце вялікія навалы снегу з крытычных месцаў.

Парада. Улічвайце вясновае раставанне пры размяшчэнні раслін. На паўднёвых схілах снег растае хутчэй — раней абуджаюцца першачветы. На паўночным ён можа затрымлівацца надоўга, абараняючы ад зваротных замаразкаў тыя віды раслін, для якіх яны могуць быць небяспечнымі.

СЁННЯ

Сонца

Table with 3 columns: Location, Sunrise, Sunset, Daylight. Locations include Minsk, Vitebsk, Magingi, Gomel, Grodno, Brest.

Месяц

Маладзік 6 студзеня. Месяц у сузор'і Рыб.


Імяніны

Пр. Сцяпана, Фёдара. К. Аліцый, Тэрэзы, Адрыяна, Антонія, Юльяна.



Фота Ліны МАЛІНІНАЙ.

ЗАЎТРА



УСМІХНЕМСЯ

Трыццацігадовы шлюб скончыўся гэтак жа, як і пачаўся — ён ударыў яе партфелем па галаве.

Малады тата каза ранацый жонцы:

— Ты не чула, сёння ноччу наша дзіця жудасна храпло?

— Не хвалюйся, гэта памперсы, якія дыхаюць.

Харчавацца правільна — гэта, вядома, выдат-

на, але вы калі-небудзь каштавалі эклеры?

— Малады чалавек, а вы як сімпатыю праяўляць будзеце? Карткай або гатоўкай?

Стары — гэта калі ў нецвярозым стане вырашаеш патэлефанаваць былой, шукаеш яе нумар, а потым успамінаеш, што калі вы рассталіся, яшчэ мабільнікаў не было.



caricatura.ru



З прыгожай круглай датай, з 70-годдзем, шчыра віншую аднаго з найстарэйшых са звяздоўцаў Яўгена Віктаравіча ПЯСЕЦКАГА!

Зычым шануюнаму калегу на яшчэ многія, многія гады моцнага здароўя, бадзёрасці, аптымізму, новых творчых камандзіровак, здымкаў і, вядома ж, новых «Фотаслоў» на старонках газеты!

Мы адно злажыць хацелі — Над папераю карпелі... Ды ўсе высылкі дарма, Бо не тыя, мусіць, гены, Што ў шануюнага Яўгена: Фота ёсць, а слоў — няма!

Цэнім, любім, ганарымся, што працуем палпеч. Калегі.

Даты Падзеі Людзі

9 СТУДЗЕНЯ



1065 год — да гэтага часу адносяцца першыя звесткі ў летапісе Быхаўца і хроніцы М. Стрыйкоўскага пра горад Браслаў (Брачыслаўль, Брытислав).

Заснаваны полацкім князем Брачыславам Ізяславічам, унукам Рагнеды.

1909 год — нарадзілася (в. Сярковіцы, цяпер у Талачынскім раёне) Марыя Барысаўна Осіпава, удзельніца Мінскага антыфашысцкага падполля і партызанскага руху на тэрыторыі Мінскай вобласці ў гады Вялікай Айчыннай вайны, Герой Савецкага Саюза (1943). Арганізоўвала выратаванне, забеспячэнне дакументамі і адпраўку ў партызанскія атрады савецкіх ваеннапалонных, вязняў гета, дастаўку партызанскай зброі і боепрыпасу. Адна з арганізатараў знішчэння нямецка-фашысцкага генеральнага камісара Беларусі В. Кубэ. Памерла ў 1999 годзе.

1929 год — нарадзіўся (в. Мядзведня Старадарожскага раёна) Іван Нічыпаравіч Стасевіч, мастак, заслужаны дзеяч мастацтваў Беларусі. Пісаў сюжэтна-тэматычныя карціны, партрэты, пейзажы, нацюрморты. Сярод работ: «Брэсцкая крэпасць», «Шахцёры Салігорска», «Неўміручасць» і іншыя. Памёр у 1998 годзе.

1890 год — у Малесватаневіцы, у Аўстра-Венгрыі, у сям'і сельскага ўрача нарадзіўся Карал Чапек, чэшскі пісьменнік і драматург. Найлепшым творам Чапека лічыцца раман «Вайна з саламандрамі» — антыфашысцкая антыўтопія, напісаная ў 1936 годзе. Пазнаў-

шы ў Вярохуым Саламандры сябе, Гітлер абвясціў пісьменніка сваім асабістым ворагам. Іншыя вядомыя творы Карала Чапека — «Сродак Макрапуласа», «Фабрыка Абсалюту», «Кракаціт». Ужо пры жыцці Карал Чапек стаў вядомым не толькі ў Чэхаславакіі, але і далёка за яе межамі. Ён быў намінантам на Нобелеўскую прэмію 1936 года па літаратуры, заснаваў чэхаславацкі ПЭН-клуб, быў членам Камітэта Лігі Нацыяў па літаратуры і мастацтве.

1913 год — нарадзіўся Рычард Ніксан, 37-ы прэзідэнт ЗША. Падчас яго кіравання амерыканскія астранаўты высадзіліся на Месяц, ён наведваў усе 50 штатаў сваёй краіны. Упершыню пасля Рузвельта ў 1972 годзе прыехаў з візітам у Маскву. Час яго кіравання адзначаны таксама вайной у В'етнаме, за што прэзідэнта моцна крытыкавалі дэмакраты. 9 жніўня 1974 года Ніксан у сувязі з так званым Уотэргейтскім скандалам, які пагражаў яму імпічэнтам, склаў з сябе паўнамоцтвы. Ён стаў першым (і на гэты момант з'яўляецца адзіным) прэзідэнтам ЗША, які пайшоў у адстаўку да заканчэння тэрміну.

1949 год — у Нью-Ёрку адбылася цырымонія закладкі падмурка будучай штаб-кватэры ААН, адкрыццё якой адбылося 9 студзеня 1951 года. Штаб-кватэра ААН — гэта комплекс будынкаў, якія служаць афіцыйным офісам для асноўных рабочых органаў ААН. Для стварэння комплексу будынкаў ААН былі запрошаны архітэктары, дызайнеры і інжынеры з усяго свету.



У свеце